

СЁННЯ—ДЗЕНЬ КАНСТЫТУЦЫ СССР

ПРАЛЕТАРІІ УСІХ КРАІН, ЯДНАІЦЕСЯ!



ПЕРШАЯ ў свеце Краіна ворачае факты масавага працоўнага гералізму, які прайвіл рабочыя і калгаснікі Гомельскай вобласці ў перыяд уснароднага амбэркавання праекта Канстытуцыі. Менавіта ў гэты дні ткачыя Светлагорскага завода штурнага валаўкі З. П. Кіжнерава і механізатар калгаса «Кастрычнік» Хойніцкага раёна, Герой Сацыялістичнай Працы Л. В. Сакоўскі распрацавалі і прынялі асабістымі планы, у якіх прадугледжвалася

на новага гістарычнага рубяжа: пад кіраўніцтвам КПСС у СССР пабудавана разытве сацыялістичнае грамадства як заканамерны этап на шляху да камунізму. Прынятая 7 кастрычніка 1977 года Канстытуцыя (Асноўны Закон) Саюза Савецкіх Сацыялістичных Рэспублік замацавала дасягнуты сацыялістичным народам рубеж сацыяльна-эко-

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 27 (549)

Пятніца, 7 кастрычніка 1983 г.

Газета заснавана ў верасні
1969 года. Выходць
раз у тыдзень

Цена 2 кап.

з іх патрыйчным і інтэрнацыянальным абязькам. Патрыйчызму савецкіх грамадзян, адданасць Радамі прафсаюзаўцаў ў добрасумленай працы ў выбранай ім галіне грамадска-карыснай дзеянасці і ва ўманаціні працоўнай дысцыпліны, у барацьбе за захаванне сацыялістичнай уласнасці ў ашчадных адносінах да народнага добра, у ахове інтэрэсаў Савецкай дзяржавы і садэйнічанні ўмацавання яго магутнасці і аўтарытэту.

Веданне сваіх правоў кожным грамадзянінам краіны, уменне карыстацца імі ў інтэрэсах сацыялістичнага грамадства, разуменне свайго патрыйчнага абязьку перад народам і дзяржавай з'яўляецца неад'емнай часткай маральнага аблічча савецкага чалавека, яго духоўных якасцей. З улікам гэтага першараднае значэнне набывае вывучэнне Асноўнага Закона Саюза ССР, замацаваных у ім канстытуцыйных прынцыпau і патробаванняў.

Кіруючыся гэтым аспектам выхавання новага чалавека і рашэннімі чэрвінскага (1983 г.) Пленума ЦК КПСС аб узмацненні ідэалагічнай работы, партком нашага ўніверсітэта, партынныя арганізацыі факультэтаў прымаюць дзеянінныя меры па ўдасканальванні сістэмы палітасветы. У прыватнасці, на факультэтах з гэтага наўчальнага года пачынаюць дзеянічнасць семінары прававога выхавання па 32-гадзіннай праграме. У гэты дні студэнты пятага курса гісторыка-філалагічнага факуль-

тэту для нас—Галоўнае

ВЫКЛАДЧИКІ, СУПРАЦОУНІКІ, СТУДЕНТЫ, УВЕСЬ УНІВЕРСІТЭЦКІ КАЛЕКТЫУ РАЗАМ З САВЕЦКІМІ ЛЮДЗІМІ АДАБРАЮЦЫ І ПАДТРИМЛІВАЮЦЫ ЗАЯВУ ГЕНЕРАЛЬНАГА САКРАТАРА ЦК КПСС, СТАРШЫНІ ПРЭЗІДУУМА ВЯРХОУНАГА САВЕТА СССР ТАВАРЫША Ю. У. АНДРОПАВА. У ГЭТЫЯ ДНІ НА УСІХ ФАКУЛЬТЕТАХ АДЫЛІСЯ МАСАВЫЯ МІТЫНГІ У АБАРОНУ МІРУ.

РАШУЧЫ ГОЛАС МОЛАДЗІ

«Гонцы ўзвешанні ў павінен і лік, які застаўся ў зямлі, пажадаюць кроў даля мірнага дні нашай Рады»,

наша памяць,

наш бол.

Адстаяў мір для будучых пакаленняў — ніяма важнейшай справы на зямлі. І таму мы гаворым: «Людзі! Нам патрэбен мір, а не кроў. Нам патрэбен мір, а не папялішчы пажару. Нам патрэбен мір, а не мільёны забытых і замучаных. Давайце скажам: «Нелічныя катастрофы, захаваць і ўмацаваць мір на планете».

Німа такога чалавека і на беларускай зямлі, якога б пагроза ядзернай катастрофы быў, пакінула раўнадушным. Вечны агонь калі помніка і абеліск ядзернай катастрофы, захаваць і ўмацаваць мір на планете.

Німа такога чалавека і на беларускай зямлі, якога б пагроза ядзернай катастрофы быў, пакінула раўнадушным. Вечны агонь калі помніка і абеліск ядзернай катастрофы, захаваць і ўмацаваць мір на планете.

В. ШВЕДЕВА,
намінант сакратара камітэта камсамола ГДУ па ідэалагічнай работе.

НЕ ДАПУСЦІМ ВАЙНЫ

У нашай краіне Заява Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыні Прэзідіума Вярхоунага Савета СССР таварыша Ю. У. Андрапава глыбока запалала ў душу кожнага чалавека. Кірунік Камуністичнай партыі і Савецкай дзяржавы з глыбокім аналізом становішча ў свеце закрунуў вострую проблему, якая датычыцца будучыні нашай планеты. Ен яшчэ раз напомніў аб той страшнай небасцепе, якая наўслала над усёй цывілізацыяй. Нам вельмі блізкі і зразумелыя слова Юрыя Уладзіміравіча, які скажаў, што да вырашэння ўсіх

міжнародных пытанняў трэба падыходзіць разумна, на аснове ўзаемавага і што мір можна захаваць толькі агульнымі намаганіямі.

На мінтынгу, які ў мінулую пятніцу адбыўся на эканамічным факультэце, горада падтырмісана глыбока па сваім эмэты і палітычнай наўважанасці Заява старшыні Ю. А. Андрапава. У ёй мы бачым ленінскі непахісны курс зменшы палітыкі КПСС і Савецкага ўрада.

У ЧМХЗ, загадчык лабаторыямі кафедры ТСАЭІ, член парткома ўніверсітэта.

ЗА ШЧАСЛІВУЮ БУДУЧЫНЮ

Я — удаельнік Вялікай Айчыннай вайны. Зведаў горы, страт балевых саброў, бачыў разбураныя гарады і сёлы, спаленыя хлебныя пали. Таму страшна нават уявіць, што ўсё гэта можа паўтарыцца.

Амерыканская адміністрацыя хоча запалохаць савецкіх людзей, наўясціц нашай краіне гонку ўзвешанні, падараваць эканоміку нашага сацыялістичнай ладу. Імперыялізм не смынеца ініціятуў, на разрадку гонкі ўзвешанні, на пашырэнне і паглыбленне супрацоўніцтва паміж дзяржавамі. Такая наязменная воля камуністичнай партыі, усяго савецкага народа». Заява Ю. У. Андрапава — сур'ёзнае палірэдкінне тым на Захадзе, хто штурхает свет да ядзернай катастрофы.

М. КАРАБАНАУ,
ветэран Вялікай Айчыннай вайны, старшыні препаратора кафедры тварытчынскага аскону філалагічнага выхавання.

ВІНШУЕМ!

Рэктарат, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дэканат гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедра гісторыі СССР і ўсесаюзнай гісторыі горада вішшу ўчылішчу РУБАНА Анатоля Аляксееўчы з вышадку прызначыў яму ВАКам вучонага звания даследчыка.

тэта, якія знаходзяцца на педагогічнай практицы, праводзяцца з вучнямі сярэдніх школ жыцці, сістэматычная работа па павышэнні свайго ідэйна-тэарэтычнага ўзроўню. Іх ініцыятыва атрымала шырокое распаўсюдженне. Цяпер тысячы перадавікоў вытворчасці, сотні вытворчых калектываў штогод сустракаюць дзяень Савецкай сацыялістичнай развітвы ў практычнай і грамадскай практыцы.

Шэсць гадоў жыцця па новай канстытуцыі паказалі, што ўсё гэта ўздеянне на ўсе бакі эканамічнага і грамадска-палітычнага развіцця нашай краіны, у тым ліку і на працэсе выхавання савецкіх людзей у духу савецкага патрыйчнага і сацыялістичнага інтэрнацыялізму.

Ідэі і нормы Канстытуцыі СССР ўсё паўнай аўтадаваюць разумам і сэрдцамі савецкіх людзей, прызначаюць іх працу. Іх імкненне, іх учынкі і пасядзенні ўсё ёсць. Канстытуцыя дзеянічнае, жыве, працуе. І з асабістай спадчынай яна працуе на выхаванні грамадзяніні, працоўніка, патрыйца-інтэрнацыяналіста, вернага інтэрэсаў сацыялістичнага грамадства, глыбока адданага сваім інтэрнацыянальнаму аўтарызму, спраўе дружбы і супрацоўніцтва з усімі народамі нашай краіны і краін сацыялістичнай садружнасці.

Г. ЕУДАКІМЕНКА,
дацент кафедры гісторыі СССР і ўсесаюзнай гісторыі.

Прэзідіум Вярхоунага Савета СССР Ю. У. Андрапав адзначыў: «Наш курс па-ранейшымя нацэлены на захаванне і ўмацаванне міру, на разрадку наўпружанасці, на ўтаміванне гонкі ўзвешанні, на пашырэнне і паглыбленне супрацоўніцтва паміж дзяржавамі. Такая наязменная воля камуністичнай партыі, усяго савецкага народа». Заява Ю. У. Андрапава — сур'ёзнае палірэдкінне тым на Захадзе, хто штурхает свет да ядзернай катастрофы.

М. КАРАБАНАУ,
ветэран Вялікай Айчыннай вайны, старшыні препаратора кафедры тварытчынскага аскону філалагічнага выхавання.

9 КАСТРЫЧНІКА — ДЗЕНЬ РАБОТНІКА СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ

НА ПРАЦОУНАЙ ВАХЦЕ

Універсітэцкі званок зноў пакліку студэнтаў у вучебныя аўдыторыі. На працягу месяца яны аказвалі працуёнкам вёскі дапамогу на ўборы бульбы, буракоў, выконвалі іншыя сельскагаспадарчыя работы і заслужылі шыркую ўдзячнісць хлебаробу. Цяпер жа юнакі і дзяўчата будуть з настойлівасцю авалодзваць ведамі. Але яшчэ дніга будуть яны дзяліцца сваімі ўражаннямі, успамінамі аб працуёнай вахце, якая праходзіла ў гаспадарках нашай вобласці.

Вынікі іх працы падводзіцца цяпер штабам працуённых спраў універсітэта. Па папярэдніх даных па стану на 1 кастрычніка адзначана работа сельскагаспадарчага атрада мат-

матычнага факультета. Асабліва вyzначаліся студэнты группы М-13 (камісар атрада, старшыня групы Галіна Гардзенка). Кіраваў групай на сельгасработе асістэнт кафедры тэорыі імперыялізму і матэматыстыкі Я. Кавалёў. Атрад студэнтаў матфака выковала норму на 120—130%. За выдатнымі паказычымі ў працы студэнтаў ўзнагароджаны граматай кіраўніцтва саўгаса «Петрыкаўскі», заахвочаны грошавай прэміяй. Грамату удостоеныя таксама студэнты Т. Балахонава, Г. Гардзенка, С. Луцкіна, М. Маранюк, Г. Чаркас і С. Чаркас.

А. КОСЦІКАУ,
член штаба працуённых спраў універсітэта.

СТУДЭНЦКІ АТРАД ЗА РАБОТАЙ

Атрад «Атланты» эканомічнага факультета ГДУ, які працаў у саўгасе «Запаветы Ільи», Петрыкаўскага раёна, стаў пераможцам раённага сацыялістычнага спаборніцтва сярод студэнцкіх сельскагаспадарчых атрадаў на ўборы бульбы. Ва універсітэце будучы эканамісты вирніліся з двумі Ганаровыми граматамі: Петрыкаўскага раёна МЛКСМВ, дырэктані саўгаса, у якім праходзіла їх восенская працуённая вахта.

Але ўдарных буднях на саўгасных палетках, грамадска палітычных жыццях атрада рассказывалася на стапонках петрыкаўскай раённай газеты «За новых рубяжы». Ніжэй мы змяшчаем гэты матэрыял, які быў апублікаваны ў № 112 названай газете.

Ужо два тыдні ў саўгасе «Запаветы Ільи» працуе студэнцкі атрад эканомічнага факультета Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Узначальвае яго выкладчык Сяргей Леанідавіч Шырокай. Заўзаты працующыя хлопцы на сартавальных пунктах, бульбабурачных камбайніх і падборы клубнай. Кожны з іх стараеца працаць так, каб сваім адносінамі да даручанай працы памажаць агульному поспеху, уноціці свой паслышыў ўклад у выкананне Харчовай праграммы. Прывядзе ў працы наказываючы Тына Каліноўская, Людміла Каstryчнікава, Святлана Антонюк і іншыя.

Частымі наведвальнікамі атрада з'яўляюцца выкладчыкі Павел Паўlачкі Саковіч, які, дарэчы, курыруе і Жыткавіцкі раён, дзе працујуць іх студэнты, цікавіцца ўмоўмі быту, адпачынкам камсамольцаў. Скарбага не паступае. Для члену атрада створаны ўсе неабходныя умоўмы для пленнай работы, быту, адпачынку. Харчуюцца студэнты ў мясцовай столовай і заведованыя прыгатавіўшымі сістраўмі.

Але не толькі добра працујуць студэнты. На вечерах яны дапамагаюць саставарэлым і пенсінерам, інвалідам Вялікай Айчыннай вайны і працы. Яны жаданыя гості ў іх дамах. Дапамагаюць у хатніх спраўах: коштаванія дровы, прыносяць ваду, выконваюць іншыя работы.

Усе яны, а іх 54 чалавек, — актыўныя ўдзельнікі мастачай самадзеяцнасці. Днёмі са зместомі канцэртамі студэнты выступілі перад хлебаробамі вёсі Бабычы. Вельмі прыхильна сустрэлі іх жыхары вёсکі. Аматары січын з універсітета сілаві, выконвалі танцы, чыталі гумарэсы. Канцэрт спадабаўся гледачам.

Змяшчоўні і карысна праводзяць свой вольны ад работы час члены атрада. Ім якма камісары, сумаваць.

З кожным днём шырчыцца сацыялістычнае спаборніцтва сярод студэнтаў. Кожны з іх прымаецца працаць так, каб яго прывізіча стала ў ліку пераможцаў.

В. ВАЛЯНЦІНАВА.

НАС ПАДРУЖЫЛА ВЁСКА

Ніколкі не перабольшу, калі скажу, што я і мае сабы ехаць на сельгасработы з вялікім задавальненнем. Тым больш, што ехалі, воображенія кожуху, у сэрца беларускага Палесся. Свамі вачымі мы павінны былі ўбачыць старажытную зямлю Тураўшчыны, адчуць дыханне сівой мінуўшчыны, дакрануць да слáйнай гісторыі роднага краю...

У дзені нашага ад'езду на вакзале, як нааждзіць, недавно быў яблык у фасці. Мы, першакурснікі, шчаслівы і ўзвышні, сур'ёзны і кірху разгублены... Недаслыханыя, здаецца, выкладчыкі, заклочаныя таты, мамы, бабулі, дзядулі. І вось, урэшце, цяжка ўздыхнуўшыся, поезд пашчуху рушыў, каб давезці нас да

месца дыслакацыі. Тут жа, у поездзе, началі знаёміцца. Хуткі праішы разгубленасць, забрынчалі гітары...

У Жыткавічах час чакалі аўтобусы, якія праз неўкія паўгадзіны прывезлі нас да месца паслышы. Нашай групе выпала працаць на калаге «ХХ партзезд», жыць у вёсцы Града. Вёска нам спадабалася: вільная, чистая, і людзі ветлівы, шчырыя, з незвычайной крыху гарвойкой.

Пасля кароткага адпачынку мы пашылі аглядыць фронт работ, якія павінны былі выкананы. Не забылі і пра быт. Адразу ж началі мыць сталойку, якія праз гадзіну-другую засізла чысціней. Не адкладыўшы спразу наядоўта, выбрали актыўную групу. Камісарами наша-

МИР ДЛЯ НАС — ГАЛОУНАЕ БЯЗДУМНАЯ ПАЛІТЫКА

Не ўлічваючы бяспекі людзей усяго свету і нават народаў уласнай краіны, імперыялісты ЗША на чале з праздэнтам Рэйганам сталі на шляхе милітарызму, што з'яўляецца сур'ёзнай пагрозай для міру. Асабліва злонія нападкі яны робілі на Савецкі Саюз.

Але наихадзе памятаць недавітых ў мінулым і адкоримле-

нных міракабесы, што іервы ў нас міоны, ды 1 абаронадольнасць у нашай краіны такая, што не варта было б ім сунуць свой нос, туды, дзе яго не церціць.

Нам, ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, вельмі блізкі 1 зразумелы заклік Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшы-

ні Прэзідіума Вярховага Савета ССРС Ю. У. Андропава да разважлівасці. Мы поўнімо падтрымліваем гэтую пазіцыю нашай партыі і Савецкага урада.

П. ЖУКАУ,
надпaloўнік у адстаўцы,
лабарант кафедры ГА.

ХАРЧОВАЯ ПРАГРАМА — СПРАВА КОЖНАГА

Асенінім сельгасатрадам — трайдыцы СБА

Ужо пяць гадоў запар атрад «Белага» выз已久ае на сельскагаспадарчыя работы ў падраздзяленіі саўгаса «Речкі» Веткаўскага раёна. І кожны год студэнты белафака наказываюць прыкладу ў працы, завадоўваючы вялікі аўтарытэт у мясцовых жыхароў. Не неярлівасцю чакалі ў гаспадарцы студэнтаў і сёлета.

У саўгасе створаны стацыянарны лагер, дзе ёсьць усе неабходнае для жыцця, адпачынку студэнтаў. Тут 1 разам із сіліцілісцівія будучыя белагалі. Выбіраны атрад аўтарытэтам з шырокай прапаганды, радкалігія нацыянальнай газеты і інш. Камісарамі прызначалі Iрыну Юдзінаву. Адбыўся сход атрада, на якім усе байцы былі азнаёмленыя з задачамі, якія стаўляюць перад імі, быў складзены план работы, распрацадзены дні, графікі дзялжквства. На лінейцы, прызначанай адкрыццю лагера, урачыста ўзвысіў флаг атрада.

Утлічаваючы важнасць захавання студэнтамі праваў тэхнікі, бяспекі, саўгасных специялістыўных правіл вуючы па ТБ.

Арганізацыя работы і жыцця атрада па прызыцу СБА дала свае становічыя вынікі. Асноўнай часткай складалі першакурснікі, таму важна было паказаць ім, што ўдзельнік асенінскіх сельгасатрадаў, як і байцы трэцяцяя працоўнага семестра, павінны лічыць сваімі абавязкамі не толькі ўдарную працу, але і правядзенне вялікай грамадска-палітычнай, культурна-масавай работы ў вёсцы.

Кожны раніцай у атрадзе праходзіла лінейка, на якой падзіліся вёскі мінулага працоўнага дня, называюціся днічныя засізлы, найбліжыя студэнтамі даўніці і юнацоў: I. Чысцякову, A. Вароніку, I. Білінец, I. Лабусаву, H. Бабкову, A. Пашукевичу, P. Халадзінку, G. Касцю, B. Бутэнку, H. Лупанюску, A. Логінаву, B. Шылаву, A. Мельніченку, M. Кучко і інш. З плошчы зышы 40 га студэнты ўбраўлі 273 тоны бульбы і 170 — морквы.

Добра быў наладжаны быт студэнтаў. Каларынія і смачна

...

зады ў сярэдніх саўгасах

...

Да 200-годдзя Георгіеўскага трактата

МАНІФЕСТ ДРУЖБЫ НАРОДАУ

У ліпені 1783 г. у Георгіеўскай крэпасці на Шайночным Каўказе паміж дзяржаўнымі дзеячамі Расіі і Грузіі быў заключаны дагавор аб дружбе і ўзаёмадапамозе, які ўйшоў у гісторыю як Георгіеўскі трактат. 200-годдзе гэтага дакумента, які паклал пачатак парадзенню рускага і грузінскага народу, шырокая адзначаецца ў нашай краіне.

Адносіны Грузіі са Стара-жытый Руссія пачаліся яшчэ ў глыбіні старадаўніх. Вядомы факты дыпламатычных, культурных сувязей паміж імі яшчэ ў XI—XII ст. Усё гэта было пераплынена мангольскім нашасцем. Але ўжо ў 1491 г., праз дзесяць з невялікім гадом пасля канчатковага звяржэння ардынскага іга, да Івана III прыбылі пасолы кахетінскага цара Аляксандра. Дыпламатычныя сувязі Грузіі з Руссія былі адноўлены. Пачынаючы з XV ст., установіўваючы амаль безупынныя дзяржаўныя контакты.

Грузія — зямля найстара-жытых цывілізацій і здаўні прыцигвалася скважыні паздрі многіх заходнікаў. Греческая, каланізаторы, легіёны Рымскай імперыі, арабская і мангольская заходнікі, іранскія і турецкія асимілятары неспілі грузінскому народу больш, насліле, пагрозу прыгатоўі генадыю.

У сярэдзіне XVI ст. адбыўся раздзел тэрыторыі Грузіі паміж Гранам і Турыйскім, краіна была заліта крую, наслільна насаджваўся іслам.

У пачатку часы німала палітычных і культурных дзея-чоў ад'ядржалі ў Расію, дзе занесувалі грузінскія калоніі.

1 Г. Р. Чаччавадзе. 24 чэрвяця 1783 г. быў заключаны дагавор паміж Расійскай імперыяй і Усходне-грузінскімі царствамі, вядомы як Георгіеўскі трактат.

Нацыянальнае гісторычнае значэнне Георгіеўскага трактата — першага маніфеста дружбы рускіх і грузінскага народу. За-кладчысы аснову для увядзэння Грузіі ў саюз Расіі, дагавор прадухіну пагрозу філічна-гішчэння грузінскага народа або яго асіміляцыі ўсходнімі заходнікамі і стварыў спрэчныя ўмовы для палітычнай і сацыяльнай — эканамічнага развиція, далучэння прагрэсіўных славу грамадства да рускай культуры, передавай грамадскім думкам і да ревалюцыйнага звязу.

Дзяржаўныя дзеячы і мысліцелі Грузіі добра разумелі ўсю складанасць становішча краіны, вясліненасць розных місій у хрысціянскую Еўропу. Яны верылі ў перспектыву вырабленых узаёмасувязей са сваімі вялікімі наўчонімі суседамі — Расіяй.

У канцы XVIII ст., дзякуючы імкненню цара Іраклія II на склоне Расіі, яго веенным поспехам на палях бітваў, аслабленнем ульчу Ірана і познім паворотам падзеі на першым руска-турецкай вайне з'явіліся мачынныя масы для падпісання дагавора.

У снежні 1782 г. Іраклій II пакідаў У Пецярбург пасольства, мэтай якога быў дагавор аб умовах заступніцтва Расіі. І капітабода быў прызначаны да падпісання, а ў Тобілі Іраклій II зачардуў папярэдні ўмовы на царскім савеце ў рускі Георгіеўскі крамасці (сучасны Георгіеўск Струпальскага края), для канчатковага падпісання дакумента сустрэліся прадстаўнікі рускага ўрада генерал П. С. Панамікі і паслы Іраклія II і К. Мухран-Батоні.

Найбольш яркая старонік гісторыі дружбы і брацтва рускага і грузінскага народа звязана з падпісаннем дагавора ў Расіі, дзе занесувалі грузінскія калоніі.

ны з перамогай Вялікага Каstryчніка 1 ўстанаўлением савецкай улады ў Грузіі 1-га лютага 1921 года.

Парады і ўказы У. І. Леніна, якія ўтрымліваюцца ў вядомых яго мемуарах да камуністыкі Каўказа і Грузіі, па сути, прадстаўляюць сабой разгромную праграму сацыялістичнага пераўладкавання эканомікі і культуры Грузіі. Яны нахілююць тых, каго быў адрасаваны, надаючы ім сілы.

Дзяякучыя ленінскія нацыянальныя палітыцы ў Грузіі, як і ў іншых рэспубліках, устанаўліваліся прынцыпы сацыялістичнага гаспадарання, развіваліся наука і культура.

У раашэнні нацыянальнага пытання ў Грузіі раашаючую роль адыгралі геніяльныя правадыры рэволюцыі У. І. Ленін, Камуністычныя партыя, рабочыя класы Расіі, рускі народ.

Пад сонцам ленінскай дружбы народа Савецкая Грузія дасягнула вышынных вяршынь праграмы. Паступова расце ўклад распілкі ў агульны нафтак нафтакраінскіх краін. За апошнія дзесяць гадоў вытворчыць прынцыпіі прадпрыемстваў падвойлася, а сараднегадавая вытворчыць сельскагаспадарчай прадпрыемстваў зросла ў паўтара раза.

У РСФСР, на Украіне, у Беларусі і іншых саюзных рэспубліках добрыя славы карысцяючыяся металаробочымі станкі, аўтамашынамі і аbstalіяўшымі.

марганец, ферасіліты, горнамінеральная сырэвіна, чай, цытрусавыя, садавіна і іншыя прымісловыя і сельскагаспадарчыя прадукты Грузіі. А ў Рэспубліцы Беларусь, Казахстана і іншых саюзных рэспублік у Грузію ўводзіцца чорныя і каліровыя металы, многія віды маімы і аbstalіяўшыя, мінеральныя ўтварэнні, тэкстыльныя вырабы, лесаматэрыялы, цукар, зерне і інші.

Дружба, брацтва, самада-насьць, узаёмадапамога савецкіх людзей — гарантія нашых поспехаў як у эканоміцы, так і ў культуры.

У чэрвені Масква, Ленінград, Свірдлоўск, Астрахань, Уладава, Мінск, Стара-Польшча і іншыя гароды РСФСР адзначылі Дзень літаратуры і мастацтва Грузійскай ССР, прысвечаны 200-годдю падпісання Георгіеўскага трактата. А ў каstryчніку ў Грузіі праходзіць Дзень літаратуры РСФСР, прысвечаны гэтым днём.

Двухсотгаддзе Георгіеўскага трактата з'яўляецца і нацыянальнымі і інтэрнацыянальнымі сялятам не толькі рускіх і грузін, але ўсіх савецкіх народаў.

А. РУБАН,

дзялнік кафедры гісторыи СССР і ўсесаукупнай гісторыи.

У ЛІКУ ПЕРАМОЖЦАЎ

Калегія Міністэрства вышэйшай і сараднічай спецыяльнай адукацыі БССР, Сакратарыят ЦК ЛКСМВ паднялі выныкі рэспубліканскага агдяду факультета грамадскіх прафесій вышэйшых навучальных установ.

Па групе дзяржаўных універсітэтаў за высокі ўзровень вучэбна-выхаваўчага прапаноў і забеспечэнні якіх пад-тэртоўкі студэнтаў на другой грамадскай прафесіі ГДУ ўдастоены Дыплома Міністру БССР III ступені, а доказу ў ФГП нашага ўніверсітэта А. І. Канашэвічу ў кафедры палітэканоміі аўтуніена падзяя.

АБМЕН ПРАФАСІОЗНЫХ БІЛЕТАЎ

Аглядам работы прафсаюзных арганізацій, патрабаванай праверкай таго, як яны выконваюць рашэнні XXVI з'езда КПСС, XVII з'езда прафсаюзу ССРС, стаў абмен прафсаюзных білетаў, які пачаўся 1 каstryчніка гэта-га года і закончыўся ў 1987 годзе.

Як паведамілі карэспандэнту ТАСС у ВЦСПС, гэта выкліка-ным, што, з часу апошнія гады аблікі прафсаюзных даку-ментуў прайшло больш як 20 гадоў. За гэтыя гады адбыліся вялікія якісныя змены ў дзейнасці савецкіх прафсаю-зў, формах і методах іх работы, арганізаційнай будове, сацыяльным саставе.

Дзяячы прафсаюзныя блітвы быў разлічан на 10 гадоў. Цяпер у большасці членай прафсаюзу тэрмін дзяяния біле-таў закончыўся. Будучы іх аблік звязан таксама з пераходам прафсаюзных арганіза-ций на бязмарочную сістэму ўплаты членскіх узносіў.

Расправданы узор новага адзінага прафсаюзнага блітва, спрошчана яго форма. Ен вішнёвай колеру. На тытуль-ном лісце — два ордэны Ле-ніна і орден Каstryчніцкай Рэвалюцыі, якімі ўзнагароджаны савецкія прафсаюзы. Значна прадоўжан тэрмін дзея-яня прафсаюзнага блітва, зменен парадак адзнакі ўзно-сіў.

Аблік дакумента будзе праводзіцца ў нерабочы час. Прадмудрата прапаноўду ўзро-зіція блітва. Яно стане вялікай падзеяй ў жыцці членай прафсаюзу.

Уся гэта работа закліканы садзейнічыц паспяховаму вы-разненню задач, якія стаяць перад савецкім прафсаюзам на сучаснім этапе камуністычнага будаваніцца.

(ТАСС).

ВЫНІКІ ПРАФАРЫЕНТАЦІІ

Выкладчыкі і студэнты матэматычнага факультета праводзяць вялікую прафарыентацыйную работу. Тры гады правадыры ў СШ № 4 г. Гомеля група «Калектыўныя вучанія Усесаюзной завочнай матэматычнай школы пры МДУ». Філіяльная школа находитца на матэматычным факультете ГДУ. Студэнты правадыраюць работы, якія прысылаюць вучні, рецензуюць іх, прысылаюць вучнім неабходную літаратуру. Дакладна кіруе работай студэнтаў выкладчыкі А. Р. Міроцкі. Члены гуртка быў пераможцамі роз-

ных алімпіяд. Толькі ў 1983 г. 5 члену гуртка сталі пераможцамі рэспубліканскай алімпіяды, якія праводзяліся матэматычным факультетам БДУ імя У. І. Леніна і газетай «Знамя юности».

Выкладчыкі факультета частыя гості ў работах. Толькі за 1982-83 наўгуты год у школе выступалі заг. кафедры дифферэнцыяльных ураўненіяў, кандыдат фізіка-матэматычных навук У. І. Міроненка, заг. кафедры тэорыі імавернасцей і матэматычнай статыстыкі, кан-

дат фізіка-матэматычных на-вук Ю. У. Малікоўскі. У выніку 8 чалавек наўгуты вучыца ў ГДУ, з іх 4 вырышылі настаяўнікамі матэматыкі. Сярод 8 чалавек — 3 медалісты. Што ж прыялоў іх за ўніверсітэт? Чаму яны не пайшли ў іншыя ВНУ горада на востраўфіцыяльныя спецыяльнасці? Адказ просты: сумесная работа школы і ВНУ, прафарыентацыйна не магілі не прынесці сваіх вынікаў.

Я. ЭПШТЕЙН,
настаяўнік матэматыкі
ШШ № 4 г. Гомеля.

ПА ЦІКАВАМУ МАРШРУТУ

Неаднаразовая прафкем універсітэта прадстаўляў выкладчыкам, супрацоўнікам ГДУ матэматычнай нафту краіны пазнаміна: наша краіна называецца з гарадамі-героямі, іх архітэктурнымі і гістарычнымі помнікамі. Турыстычны маршрут на поездзе праехаў сотні чалавек, якія працоўніць у ГДУ. Яны наведалі стаціцу на Радзімы — г. Маскву, быў ў Прывалтыцы, на ўзбі-

режкы Чорнага мора, у Калінінградзе. Выбару. Тым не менш, жадаючы зрабіць новае падарожжа, павільчавацца. Гэта і зразумела: тых, хто пабываў, напрыклад, у г. Ленінградзе, зноў і зноў будзе вабіць да сябе горад-музей, дзе кожны дом, кожны камень — сама гісторыя. И заўсёды тут можна рабіць для сябе новыя і новыя адкрыцці.

На мінулым тыдні горад на Неве наведала яшчэ адна група супрацоўнікаў універсітэта. Іх падарожнікі прадставляўся ў стаціцу Латвіі — г. Ригу. На працягу чатырох дзён удзельнікі турыстычнай пасездкі знайміліся са славутымі музеямі айчыннага і замежнага мастактаў у Ленінградзе, наведалі выдатныя мясціны г. Ригі.

(Наші кір.).

КНІГІ — ПОШТАЙ

Ленінградскі магазін Пай-ночна-Захадній кантры «Акадэмікі» займаецца распавяжданнем книг выдавецтва «Наука». Прараноўшчыца ўзвескі, якія ёсць у продажу.

Бромлей Ю. В. Очеркі тэоріі этноса. — М., 1983. — 411 с. — 2 р. 30 к.

Движение декабристов. Указатель литературы. 1960—1976. — М., 1983. 301 с. — 3 р. 70 к.

Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования. 1981 год. — М., 1983. — 231 с. — 1 р. 10 к.

Краткая история СССР.

Часть I. С древнейших времён до Великой Октябрьской социалистической революции. — М., 1983. — 430 с. — 2 р. 40 к.

Краткая история СССР. Часть 2. От Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней. — М., 1983. — 743 с. — 3 р. 60 к.

Мухамадиев А. Г. Булгаро-татарская монета система XII—XV вв. — М., 1983. — 162 с. — 1 р. 60 к.

Религии мира. История и современность. Ежегодник. 1982—1983. — М., 1982—1983. — 285 с. — 1 р. 50 к.

Краткая история СССР.

каталог саудийских монет. Бронза. — М., 1981. 547 с. — 4 р. 20 к.

Советская археологическая литература. Біблиографія. 1973—1975. — Л., 1983. — 376 с. — 2 р. 70 к.

Советская наука. Итоги и перспективы. К 60-летию образования Союза Советских Социалистических Республик. — М., 1982. — 558 с. — 5 р. 80 к.

Кнігі высылаючыя наложным плацяжам.

Заказы накіроўваць па адресе: 197345, Ленінград, вул. Петразаводская, 7. Магазін «Кніга-пощтай».

ТАМ, ЗА ПАВАРОТАМ...

...Дарога крутая брала управу. Яшчэ адай паварот і хутка перад імі адкрылася шудоўнае відышчча: вялізная чаша блакітнага вазера. Ісль-Куль... Пра гэто яны чул шмат, не аднічы ў думках уяўлялі, які будзе гэта сустрэча з жамчужынай Паўночнага Цінь-Шаня. І вось роўніць вады аспажыле сваім блакітам, якій плямай выдаляла паводку на аднайстайнім колерам стэжу. Зачараўванне прыгажосцю высакагорнага возера цягнулася імнуту, а ім яно адвалаўся бласконіцы, і хана на дубім шляху падарожніка было шмат сустрэч са славутымі і прыгожымі мясцінамі Казахстана і Кіргизіі, на тэрыторыі якіх практадаў ух турыстычныя веласпелны маршруты, усё ж знаёмства з Ісль-Кулем уразіла большы за усе.

Колькі праедзена кіламетраў па дарогах нашага Радзіма, колькі ужо убачана Уладзімірам Кубракавым! И не з вонкай вагона цягніка. Адметнасць яго падарожжаў у тым, што ён аддае перавагу турызму, а яго пастаянны і вязменным «слівр» у дарозе стаў веласпел. Началося ўсё яшчэ ў першыя гады вучобы ва ўніверсітэце. Простое захаленне веласпорту паступова перайшло ў жаданне паспрабаваць свае сілы ў нечым большым, чым хуткая язда на веласпелі. И У. Кубракоў вырашыў зрабіц падарожжа на звычайнім (нават не спартыўным) веласпелі па краіне. Першы яго маршрут быў у г. Кіеве, у Крым. И хадзя, зразумела, цяжкасць у первых самастойных велапрабегу было німало, яны не спалахнулі юнаца. Увесе свой вольны час стаў ён адвараць любімым занятьку, трэніраваўся, каб праехаць новым маршрутам. Так аб'ехаў

Уладзімір і Крым і Каўказ, быў у Башкіры, Узбекістане, Таджыкістане... Яго адданасць плюблімаму занятьку настолькі уразіла яго сяброў, аднакурснікаў, што знайшліся сярод іх і такіх, хто хацеў таксама разам з Валодзэмем акцыяшыць да лёкае падарожжа. Імі сталі, напрыклад, студэнт ГДУ Віктар Кузьміч і Уладзімір Пашеў з БГЧТУ.

Пасля кожнай пасездкі на веласпелі па краіне в Уладзіміре было столькі уражанняў, што не падзяліцца імі з сябрамі, студэнтамі ён праста не мог. Неаднечы прыхадзіў ён і да нас, у рэдакцыю ўніверсітэцкай газеты. Прыносіў шмат фотаў, зробленых у час пасездак па Каўказу. Паміру, расказваў аб убачынам. Гаварыў, што яму цяжка ўяўляць сябе без гэтых захалічных вандраванняў па розных куточках нашай неабсяжнай Радзімы. У яго словам я ўлоўліваў вялікі

сяс: падарожнічыца па краіне такім вось спосабам, як ён, можа практычна кожны студэнт, трэба толькі жаданне. А яны можа прыйсці пасля даходлівага і пераканаўчага растлумачніні карыснага велатуртызму. Так разумейў свою задачу і У. Кубракоў. Праз газетныя публікацыі аб цікавых падарожжах на веласпелі — прапагандаваць сярод студэнцкай моладзі гэты від спорту.

Днімі Уладзімір зайшоў у рэдакцыю шматтэрэйкі зноў. І хадзя ён ужо не студэнт ГДУ, год як выкладае матэматыку ў васылігадовай школе Калінкавіцкага раёна, сувязі з універсітэтам не пары. Бы то засталіся прадаўжальнікі яго справы, тыя, каму змог ён прывыць любоў да веласпорту, каму неабходна яго падрашынка. Сам я У. Кубракоў, каб дасягнуць дасканаласці па сваім захаленіні, вырашыў пасядзіц ія, як кажуць, на больш «прафесійную аснову» — спартыўную. І гэта магчымасць прадставілася яму зусім нядайна. Ужо не які веласпеліст-атам падарожнічай ён па краіне. Ра зам з групай спартсменаў прыняў удзел у турыстычным вел

находзе 5-й катэгорыі складацца прадыагам 1.230 кіламетраў па дарогах Цінь-Шаня. Уздельнікай паходу было восем дзён. Сярод іх былі замішаныя г. Ленінграда, Рыга, Варонежа. Уладзімір быў адным прадстадыкам падарожнікам з Беларусі. Хадзя У. Кубракоў не лічыў сябе наўчуком у веласпорце, але ўсё ж яму было спорце, чому пачуванцы ў саброў-таварышаў па сумеснінаму праобразу, быў на пляху ўзделнікай велапаходу. Яны пазнамяліся з добрымі людзьмі, увачылі такіх многіх цікавага: малігу видомага рускага падарожніка Н. М. Пржавальскага, якія везаўся Ісль-Куль, запаведнікі ціян-шанскай елкі...

ці нават праста ў далінах, дзе чабаны пасыві лжывілу.

Гарады Алма-Ата і Фрузене, горныя хрыбты Цялескай-Алатая, везера Ісль-Куль, Качкорская ціяніна 1 Сусамырская даліна, чатыры перавалы, адзін з якіх — Каскеленскі — даваўся падарожнікамі пешатам, узвалішы на плечы акрамі руказакоў і веласпелі, быў на пляху ўзделнікай велапаходу. Яны пазнамяліся з добрымі людзьмі, увачылі такіх многіх цікавага: малігу видомага рускага падарожніка Н. М. Пржавальскага, якія везаўся Ісль-Куль, запаведнікі ціян-шанскай елкі...

Сончылася лета, і Уладзімір зноў вучыць дзяцей. Але не толькі матэматыцы, ён яшчэ вядзе ўроکі фізкультуры, старавацца прывіць вучнямі са школьнага гаду любоў да спорту, У час сваёй праэдыту па сярэднеазіяцкіх рэспубліках Каражстану 1 Кіргізіі веласпелісты ў час сустрэч з мясцовымі спортсменамі, забаванімі, школьнікамі праводзілі гутаркі аб міралюбіві палітыцы нашай дзяржавы, развіціі турызму ў СССР 1 г. д. Шмат тых незабытых сустреч было на ўзделнікай паходу: на турбазе «Каражстан», у плянерных лагерах,

Т. ДУБЯК.

АЛЬПІНІЗМ

ПАД СЛУ СМЕЛЫМ І ЎМЕЛЫМ

Адзінаццаць гадоў назад пры Гомельскім ДСТ «Спартак» была створана група альпіністу з пяці чалавек. Сярод іх быў і супрадаўнікі нашага ўніверсітэта Уладзімір Чысанік і Алег Салавей. Разам з таварышамі Васілем Отчымкам, Васілем Церашкайцом 1 Аляксандрам Атрашкевічам ужо праз год яны началі штурмаваць вяршыні Каўказа. Паміру, Цінь-Шаня. Паступова адважная пяцёрка выйшла на арону саўпраўднага спартыўнага альпінізму, калі ўзалаў вышэйшую кропку ў СССР — 7495 м — пік Камунізму. Затым гамальчане дасягнулі яшчэ дзвюх вяршын — пікі Леніна і пікі Энгельса.

У наступным сезоне на шляху смельчакоў быў вяршыні Цінь-Шаня. Група праходзіцца складанейшыя маршруты па сценіце прыёрам першынства БССР. А потым быў Паміру 1 іншыя горы. За першапраходжанне новага маршруту ў 1980 годзе каманда наших спартакаўцаў атрымала сярабраныя медалі першынства ЦС ДСТ «Спартак». А праз год ім быў уручана такая ж узнагарода за вяршыню Зіндон.

Наибольш памятным стаў леташні год. Пік Шчуроўскую на Цэнтральным Каўказе, скользкі маршрут вышэйшай катэгорыі складанасці каманды прайшла бліскучай і завяла залатымі медалі. Да гэтага можна дадаць, што пачынаючы з 1974 года, гамальчане пастаянна выйгрывалі першынство БССР па скалалазанні як у асабістым, так і ў камандным заликах.

Пасядзіўшы базавыя лагеры на вышыні 4300 метраў, пяцёрка альпіністу затраціла на штурм вяршыні ўсяго тры дні, праўдзейна на вертыкалнаўты тысячаметровай сценіце дзве начоўкі. Гэта лічыцца сведчаннем найвышэйшага прафесіянальнага майстэрства. Маршрут быў пройдзен выдатна, у рэкордныя тэрміны, па раней непраходзячай сценіне.

Расказываючы аб сваіх планах па будучасці, гомельскія альпіністы адказалі словам вядомай песні: «Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал». Бліжэйшая мэта — скарыць самыя паўночныя сямітычныя нашай краіны і зямнога шара — пік Перамогі, 7439 метраў.

У гомельскіх альпіністу-ветэранаў ужо шмат паслядоўнікаў. Спартакаўская сектыя альпінізму налічвае больш за 100 члену.

ВЫПІСВАЙЦЕ ГАЗЕТУ «ГОМЕЛЬСКІ УНІВЕРСІТЕТ»

Як звычайна, у верасні началася падпіска на першыячынныя выданні 1984 года. Праводзіцца яна і на шматтэрэйкай газету «Гомельскі ўніверсітэт». Падпісная цена на год — 1 рубель. Тыраж ўніверсітэцкай газеты — 2 тысячи экземпляраў, таму падпіску на нее неабходна афарыціць з такім разлікам, каб адна газета прыходзілася на два студэнты групы.

Камітэту камісамола ўніверсітэта, а таксама тым студэнтам, якім будуть праводзіцца падпіску на факультэтах, у групах, неабходна своечасова сабраць грошы, каб аформіць падпіску на шматтэрэйкую газету.

Редакцыя звязана з просьбай да сваіх чытачоў — студэнтаў, вучыладымаў, супраўднікаў ГДУ выканаць свае працаваны, меркавані, якія ў матэрыялах і на якіх тымы ім хадзелася убачыць на старонках газеты «Гомельскі ўніверсітэт» у наступным годзе.

Сёлета на Паміру група прайшла дзесяць маршрутаў 5 «б» катэгорыі складанасці. З іх найблізкія дзякі быў пракладзен на вяршыню гары Баджай — 5304 метры. У пераводзе з таджыкскага гэта называе азначае «дрэны дом». І сапраўды, гары сустракае альпіністу частымі каменепадамі, якія найблізкія небяспечнай у ніжняй частцы ўзыходжання. Маршрут, што выбраў гамальчане, треба было прайсці ўперынно. Некалькі дзёдзіў пайшло на назіранне за гарой. Альпіністы сачылі за «дыханненем» сцяны — участкі, дзе найблізкія часты ідуць лавіны або здаираюцца каменепадамі, вывучаць падыходы да пачатку маршруту.

Пакінуўшы базавыя лагеры на вышыні 4300 метраў, пяцёрка альпіністу затраціла на штурм вяршыні ўсяго тры дні, праўдзейна на вертыкалнаўты тысячаметровай сценіце дзве начоўкі. Гэта лічыцца сведчаннем найвышэйшага прафесіянальнага майстэрства. Маршрут быў пройдзен выдатна, у рэкордныя тэрміны, па раней непраходзячай сценіне.

Расказываючы аб сваіх планах па будучасці, гомельскія альпіністы адказалі словам вядомай песні: «Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал». Бліжэйшая мэта — скарыць самыя паўночныя сямітычныя нашай краіны і зямнога шара — пік Перамогі, 7439 метраў.

У гомельскіх альпіністу-ветэранаў ужо шмат паслядоўнікаў. Спартакаўская сектыя альпінізму налічвае больш за 100 члену.



ЛЯСНАЯ ПРЫГАЖУНА.

Фота К. Дамітэркі.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛІСМБ и профкомов Гомельскага гарадскога ўніверсітэта (на беларускім і рускім языках), Гомельская фабрика «Палесідра» Дзяржкімітата БССР па справах выдавешчын, паліграфіі і кінажыгандлю. Гомель, Савецкая, 1, Аб'ем — 1 друк, аркуш. Тыраж 2000 экз. Наш адрес: вул. Савецкая, 104, п. 3-11, т. 56-16-52.

СЕРГ У ЛІКУ ЛАЎРЭАТАУ

У Спорткамітэце БССР зацверджаны вынікі VIII летніх Спартакійдаў Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Агульнакаманднае першынство вyzначалася з улікам выступлення спартсменаў I каманды на 32 відах.

29 верасня адбыўся спартыўна-гаспадарчы актыў Гомельшчыны. На ім амбэрзіваны пытанні далейшага развіцця фізічнай культуры і спорту ў нашай вобласці. Ва ўрачыстай абстаноўцы намеснік старшыня Спорткамітэта БССР В. П. Пушкоў урупуў спартыўных арганізацій г. Гомеля і ГДУ кубкі і дипломы, якія ўдастоены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Бронзавым прызёрам Спартакійдаў народу БССР па вольнай барацьбе Н. Айзаку з іншага спартыўнага калады з гандбалом на ручном мячу В. Крукоўскаму з нашага ўніверсітэта па спартыўнай гандбалу, якія ўдастоеены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Бронзавым прызёром Спартакійдаў народу БССР па вольнай барацьбе Н. Айзаку з іншага спартыўнага калады з гандбалом на ручном мячу В. Крукоўскаму з нашага ўніверсітэта па спортвы-гандбалу, якія ўдастоеены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

У вышэйшую прыстуку п'едэсталі гонару ўзнагароды да адзінага спартакійда з гандбалу на ручном мячу В. Крукоўскаму з нашага ўніверсітэта па спартыўнай гандбалу, якія ўдастоеены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Серебраныя жэтоны заваявалі Святлану Інічкуну і ў штурхані ядра і кідані дыска.

На вышэйшую прыстуку п'едэсталі гонару ўзнагароды да адзінага спартакійда з гандбалу на ручном мячу В. Крукоўскаму з нашага ўніверсітэта па спартыўнай гандбалу, якія ўдастоеены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Серебраныя жэтоны заваявалі Святлану Інічкуну і ў штурхані ядра і кідані дыска.

Бронзавыя ўзнагароды да адзінага спартакійда з гандбалу на ручном мячу В. Крукоўскаму з нашага ўніверсітэта па спартыўнай гандбалу, якія ўдастоеены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Бронзавыя ўзнагароды да адзінага спартакійда з гандбалу на ручном мячу В. Крукоўскаму з нашага ўніверсітэта па спартыўнай гандбалу, якія ўдастоеены за поспехі, дасягнены ў VIII летніх Спартакійдах Беларускай ССР 1981—1983 гг.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.